



Зара над Нёманам

www.mosty-zara.by

ГАЗЕТА ВYДАЕЦЦА З 1945 ГОДА

№63 (8773)

СЕРАДА,
20 жніўня 2014 года

Цана 1200 руб.

«Будуцый год должен стать переломным по работе с землёй»

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупреждает чиновников о недопустимости оголения внутреннего рынка из-за повышенного спроса на белорусскую продукцию в России. Об этом Глава государства заявил, посещая ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», передает корреспондент БЕЛТА.

«Будущий год должен стать переломным в работе в землёй», -- сказал Глава государства.

Президент напомнил, что в стране немало сделали по приведению в порядок машинных дворов, зернотоков, животноводческих комплексов. «Теперь надо взяться за землю», -- отметил

Александр Лукашенко. Как доложили Президенту, в России отмечается повышенный спрос на продукцию из Беларуси. Только за один день в России было продано 1,5 т белорусского масла. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца, только на поставках молочной и мясной продукции в Российскую Федерацию с августа по декабрь можно получить выручку в объеме 2,1 млрд. дол. Министр также сообщил, что в России поднялись цены на молочную продукцию. «Просят наши сыры, 82-процентное масло», - сказал Леонид Заяц.

«Надо шевелиться, использовать этот момент и заработать деньги», - отметил Глава государства.

«Надо иметь ввиду, что они закрыли свой рынок, но мы не брали обязательства по внутреннему рынку. Мы можем завозить себе продукцию с любой точки планеты. Надо загружать, перерабатывать и продавать», - сказал Президент. - Только надо согласовывать с россиянами, чтобы нас не упрекали, что мы идем в разрез с их политикой».

«И не оголите собственный рынок, чтобы население получало столько продукции, сколько нужно», - подчеркнул А. Лукашенко.



Шчодрра здарыла азёркаўская ніва. Хлеб чалавеку і роднай дзяржаве



Свята дажынак адбылося ў Вялікіх Азёрках. У сельскіх жыхароў добры настрой. СВК «Азяранскі» -- на трэцім месцы ў раёне па валаваму збору зерневых: амаль 16 тысяч тон, і ўраджайнасці -- 57,1 цэнтнера з гектара.

(Матэрыялы, прысвечаныя святу дажынак, чытайце на 4-й стар.)

Пасля падзеі



Шчодрэ здарыла азёркаўская ніва. Хлеб чалавеку і роднай дзяржаве

Урачыста і радасна адзначылі свята дажынак азёркаўскія хлебаробы ў мясцовым клубе. Пучалі віншаванні, уручаліся ўзнагароды, кожны мог паспрабаваць смачны каравай.



«Сёння ў нас свята дажынка! І на нашым сялянскім свяце мы праслаўляем людзей нашай Азёркаўскай зямлі і выказваем шчырую падзяку ўсім удзельнікам жніва. І для вас, паважаныя хлебаробы, сёння будзе сапраўднае свята з караваімі, віншаваннямі, кветкамі, песнямі, свята, якое вы заслужылі!», — гэтымі словамі вядучыя запрашаюць працаўнікоў СВК «Азяранскі» прыняць удзел у дажынках, якія адбыліся ў сельскім клубе.



Вядома, што поспех і вынік хлебаваробскай працы ў час жніва ў многіх залежыць ад камбайнераў. Гэтыя людзі паказваюць сваю сілу і волю, свой мужны характар. Іх шчыра вітаюць і запрашаюць на сцэну. Сярод камбайнераў, якія працувалі на «Лексіёнах», першае месца заняў камбайнавы экіпаж Л. Л. Гарадко і Ю. А. Майсюка, другое — М. У. Серады. Сярод камбайнераў,

што працувалі на «Палесце-1218», першае месца заняў М. А. Біч, другое — экіпаж у складзе А. Э. Дубатоўкі і С. М. Юрагі, трэцяе — У. К. Іванчык. А. Р. Баран выйшаў пераможцам сярод камбайнераў, што працувалі на КЗС-10К, а экіпаж у складзе А. М. Санюкевіча і Д. А. Саўчука стаў пераможцам сярод камбайнераў, што працувалі на «Ліда-1300».

Старшыня гаспадаркі У. М. Шульгач уручыў пераможцам і астатнім камбайнерам прэміі. А артысты выканалі песні. Вялікую падзяку заслугаўваюць вадзіцелі гаспадаркі. Без іх ні адна работа ні абыходзіцца. Усе яны маюць багаты вопыт, працавітасць, сумленнасць. Іх таксама запрасілі на сцэну. Пераможцамі сярод вадзіцеляў сталі М. І. Гедрэвіч, М. У. Юргель, А. В. Сукач, Дз. А. Саўчук, Б. У. Майсюк, А. І. Мясешка. Пераможцамі і ўсім вадзіцелям Уладзімір Мікалаевіч таксама ўручыў прэміі, а сямейны дуэт у скла-



дзе Святланы і Алены Чудзілоўскіх выканаў у іх гонар песню «Дарогі». На дажынках былі ўшанаваны прадстаўнікі і ўсіх астатніх сельскіх прафесій, якія ўнеслі вялікі ўклад у багаты азёркаўскі каравай. На свяце выступілі з падвядзеннем вынікаў жніва, добрымі пажаданнямі старшыня кааператыва У. М. Шульгач, галоўны аграном І. В. Шышлоўскі, вядучы інжынер А. А.

Сай, намеснік старшыні В. А. Нагуі. Намеснік кіраўніка гаспадаркі А. І. Пчолнік павіншаваў У. М. Шульгача з 20-годдзем яго працы ў якасці старшыні. Цудоўныя песні выканалі для ўдзельнікаў дажынак артысты вальнага гурта «Азяранка». **С. ЗВЯРОВІЧ**
На здымках: у час дажынак у Вялікіх Азёрках. Фота аўтара

Межнацыянальныя сувязі

Недаўна делегация нашего района, возглавляемая заместителем председателя Мостовского райисполкома А.С. Ярошем, побывала в Эстонии. По приглашению старейшины уезда волостного Совета Ракке Андруса Блока народный ансамбль народной песни «Ярыца» принял участие в международном фестивале «Viru Folk» и Дне волости Ракке.

Гостеприимство

С массой самых лучших впечатлений и воспоминаний вернулись мостовчане из поездки. -- Принимали нас очень тепло и радушно. Было даже такое чувство, что мы приехали не в гости, а к себе домой, где давно не были, -- отмечает директор районного Дома культуры Сергей Алексеевич Федотов. -- Эстонцы, с которыми нам довелось общаться, просто «подкупили» нас своей доброжелательностью, искренностью и открытостью, простыми человеческими отношениями. В первый же день пребывания в Эстонии нашу делегацию пригласили на вечер встречи в формате «без галстуков», который проходил в Раккеском центре культуры. Здесь участники ансамбля «Ярыца» представили свою домашнюю заготовку – визитную карточку о коллективе, а также разучили с местным танцевальным коллективом белорусский народный танец «Лявоніха». В ответ нашим музыкантам было предложено разучить и сыграть эстонскую национальную песню.

-- Таким необычным образом и состоялось наше знакомство, -- продолжает свой рассказ Сергей Алексеевич. А подкреплено оно было самыми разнообразными блюдами эстонской кухни, приготовленными специально для белорусов. Местные хозяйки старались не только вкусно и сытно накормить, но и удивить гостей. И это им удалось!

В дружеской обстановке прошел и прием мостовчан Ляане-Вирусским старейшиной Эйнарм Валлбаумом.

На время пребывания в Эстонии наша делегация была обеспечена жильем – комфортабельный гостевой особняк стал на несколько дней настоящим домом с уютной обстановкой и налаженным сервисом.

Кстати, интересный факт. Старейшина уезда волостного Совета Ракке Андрус Блок, который и пригласил «Ярыцу» в Эстонию, когда-то, будучи солдатом Советской Армии, проходил срочную военную службу в воинской части, базировавшейся в Мостах. Затем впоследствии он женился на мостовчанке. И вот, будучи здесь как-то на празднике, он услышал выступление «Ярыцы» и решил пригласить коллектив на фестиваль фольклора. К слову, до этого года белорусы ни разу не принимали в нём участие.

-- Но наша поездка не состоялась бы без помощи и поддержки райисполкома, -- подчеркивает Сергей Алексеевич. -- Также мы благодарны за оказанные транспортные услуги турфирме «ЛориСтур».

Творчество

Сразу на двух музыкальных площадках, в волостном городе Ракке и посёлке Кясму, ансамбль «Ярыца» выступил с концертом.

-- Судя по дружным аплодисментам и благодарностям, выступление нашего коллектива понравилось местным жителям, -- высказывает мнение Сергей Алексеевич Федотов. -- Кстати, на волостном празднике мы были не единственными приглашенными гостями. Здесь же был организован концерт ан-

3 родных вытокаў

Дыпломам аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Свіслацкага райвыканкама за захаванне нацыянальных традыцый і ўдзел у рэгіянальным свяце «Свіслацкі кірмаш» былі адзначаны майстры Мастойскага раённага цэнтры рамёстваў Жанна Новік, Марыя Севаст'яновіч, Сяргей Жвірбля і Кліменціў Панок.



Из Эстонии. С наилучшими впечатлениями

самбля «Untsakad», который в прошлом году представлял Эстонию на Евровидении.

Чтобы представление о нашей стране было более полным, организаторы предложили мостовчанам угостить местных артистов и жителей белорусскими блюдами. Никто не остался равнодушным к нашим дракам с мясом: румяные, с пылу, с жару они расходились на «ура» среди гостей праздника! А многие даже просили рецепт и внимательно следили за процессом приготовления, начиная от измельчения картофеля на тёрке.

Хорошие впечатления от радушия эстонских зрителей остались у артистов «Ярыцы» и после выступления в посёлке Кясму на фестивале «Viru Folk».

-- У многих из нас представления об этом неведомом месте после этого приобрели ещё более жуткую окраску, -- с улыбкой отмечает Сергей Петрович.

Но в тот момент было не до смеха... Также в крепости белорусы встретили миссионера, который наделён правом выдавать индульгенцию -- грамоту на отпущение грехов, и венчать пары, которые повторно вступают в брак.

Многие легенды «ожили» и во время экскурсии в местную достопримечательность -- дом известного путешественника Крузенштерна, где он доживал свои последние дни.

Заряд бодрости и энергии получили мостовчане от купания в Финском заливе, а новые незнакомые эмоции и впечатления -- от пешей прогулки по старинным улочкам Таллина -- приятного прощального подарка хозяев праздничных мероприятий для гостей из Беларуси.

Культурная программа

Кроме концертной деятельности, для нашей делегации в Эстонии была подготовлена и обширная культурная программа.

Н.ШЕВЧИК

Работы майстроў паехалі ў Польшчу і Літву

Нашы майстры традыцыйна ўдзельнічаюць у гэтым фестывалі. На гэты раз на кірмаш яны прадставілі керамічныя вырабы, са скуры, рукадзелле: вышыўка, вязанне, ткацтва. -- У свяце «Свіслацкі

кірмаш» мы ўдзельнічаем не першы раз. Уражанні засталіся добрыя. На гэтым кірмаш удаляся зацікавіць сваімі работамі ўдзельнікаў і гасцей кірмаша, нешта прадзілі нават замежным гасцям.

Некалькі работ набылі госці з Польшчы і Літвы, якія ахвотна наведваюць гэты кірмаш. У бліжэйшых планах народных умельцаў -- паездка ў Зэльву на «Ганненскі кірмаш», які адбудзецца ў Зэльве 23

жніўня і які таксама ўжо стаў традыцыйным і цікавым, -- расказвае дырэктар цэнтры рамёстваў Жанна Лявонцьеўна Новік.

Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ



ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ МУЖ, ПАПА, ТЕСТЬ, ДЕДУШКА СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ БОЙКО!

С юбилеем тебя поздравляем,
Наш дорогой, любимый человек!
От всей души здоровья мы желаем
На долгие года, на целый век!
Для нас ты --

человек незаменимый,
Таких, как ты, на свете просто нет!
Ты -- любящий отец

и муж любимый,
Добрейший дедушка

и несравненный тесть!

Тебе всё по плечу, ты всё умеешь,
Когда же трудно -- не сдаёшься ты!
И все преграды, верим, ты преодолеешь,
Ты очень нужен нам, и Бог тебя храни!
Твоя жена, дочери, зять и внук Никитка



ЛЮБИМЫЕ НАШИ РОДИТЕЛИ - АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ И ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА ШУЛЕЙКО!

С серебряной свадьбой, папуля с мамулей,
Мы любим вас сильно, всем сердцем, душой,
Свои поздравленья несём с поцелуем,
В семье пусть царят лишь мир и покой.
Чтоб жили в любви и огромнейшем счастье,
Хранили друг друга от слёз и обид,
Рассветов волшебных, надежды и страсти,
А ласка пускай добротой поразит!

Дочери и зять



Улыбнитесь



Лета ў Беларусі: «Учора плечы згарэлі, сёння ногі застудзіў».



-- Ты паяць умееш?
-- Не.
-- Дрэнна.
-- Дрэнна -- умею.



Атэль спадабаўся. Нумар наогул супер, а ручнікі такія пухнатыя... Ледзь чамадан зачыніў.



-- Больная, что за хандра? Вы у меня ещё жить будете!
-- Ура, я буду жить у доктора!



Жонка мужу:
-- Калі цябе сашлюць у Сібір, я, вядома, паеду разам з табою, але футра трэба было б купіць загадзя.



-- Юль! А какого ты роста?
-- 148.
-- Ой, маленькая фея! А вес?
-- Вес ещё меньше, 120...



Парень, который сходил только на один урок каратэ, успел только поклониться хулиганам.

Свята вёскі

Усе жыхары і госці вёскі Рудэ-Ліпчанская сабраліся на вуліцы Міхаіла Белуша. Заклікала іх сюды вясёлая і энергічная музыка. З імправізаванай сцэнічнай пляцоўкі гучалі вершы і святочныя песні. У Рудэ-Ліпчанскай прайшло свята вёскі.



Добрыя ўражанні і яркія эмоцыі



Гледачы свята занялі свае месца ў своеасаблівай летняй глядзельнай зале. Уся вуліца была напоўнена святочнай атмасферай. Віншавальна-канцэртная праграма пачалася з ушанавання памяці Міхаіла Белуша, партызана і ўдзельніка Вялікай Айчыннай вайны.

Далей арганізатары свята павіншавалі доўгажыхароў вёскі, людзей, якім прыйшлося перажыць і вайну, і гора. Сярод іх -- ветэран вайны і самы старэйшы жыхар Марыя Нікандраўна Жукава.

Безумоўна, нельга было абысці ўвагай

тых, хто дабрасумленна працаваў дзеля карысці сваёй вёскі. Шчырымі словамі ўдзячнасці віталі паляводаў, механізатараў, леснікоў -- людзей розных прафесій.

Не сумавала і моладзь. Спецыяльна для тых, хто прыйшоў працаваць на змену старэйшаму

пакаленню, было падрыхтавана нямала прыемных момантаў. Таму аднолькава цікава на свяце сябе адчувалі людзі рознага ўзросту.

Віншаваць вясцоўцаў прыехаў музыкаў калектыў Курьілавіцкага сельскага Дома культуры. Іх музычныя нумары вельмі спадабаліся гледачам, і гэта не дзіўна. Артысты ўклалі штолікі сілувыступленне, што ўсё прайшло на "ура".

Не засталіся ў баку ад свята і самадзейныя артысты Галубоўскага сельскага клуба. Разам з арганізатарам мерапрыемства, загадчыцай Галубоўскага СК Ірынай Раманаўнай Гедрэвіч, ім давялося папрацаваць на славу. Іх старанне было ацэнена. Ніхто не спяшаўся дадому. Не было бачна сумуючых ці незацікаўленых.

А завяршылася свята віншаваннем самай маленькай жыхаркі вёскі Ксюшы Місевич, якой споўнілася шэсць гадоў.

Усе, хто прыйшоў на святкаванне, атрымалі шмат добрых уражанняў і яркіх эмоцый.

Н. ЗМІТРУКЕВІЧ

■ У бобров прозрачные веки -- чтобы видеть под водой с закрытыми глазами.

■ Музеи и галереи Великобритании каждый год посещает в семь раз больше людей, чем футбольные матчи премьер-лиги.

■ Половина биологических видов в мире живёт в кронах тропических лесов.

Удивительное рядом

ческих лесов.

■ Каждые пять дней в Китае возводят новый небоскрёб. К 2016 году их будет в четыре раза больше, чем в США.

■ Три четверти французов отдыхают на терри-

тории Франции.

■ Секретная служба М15 держала в наличии специальные чайники -- отпаривать заклеенные конверты.

■ В пределах мили почтовый голубь -- быстрее

факса.

■ 46% взрослых американцев верят, что Земле меньше 10 000 лет.

■ В 1915 году миллионер Сесил Чабб купил своей жене Стоунхендж. Подарок ей не понравился, и Чабб в 1918 году передал его британскому народу.

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ

Зара над Нёманам

Мастоўская раённая газета.
Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці, Рэспублікі Беларусь.

Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
Рэг. пасв. № 1214 ад 8 лютага 2010 года.
Аб'ём газеты -- 2 друкаваныя аркушы.

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231600,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара -- 3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-22-29, аддзела пісьмаў -- 3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-35-85, бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп'ютарнага цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.

Набор і вёрстка камп'ютарнага цэнтра "Зары над Нёманам"
Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП "Гродзенская друкарня":
РКЦ № 10 у горадзе Масты філіяла ААТ «Белаграпрамбанк» - Гродзенскае абласное ўпраўленне, код банка 457, УНП 500126806, ОКПО 02478504.
Падпісана да друку ў 10.00. Тыр. 4256 Зак. 4867

Наш сайт у інтэрнэце:
<http://www.mosty-zara.by>

Электронная пошта E-mail
адрес: zarja@mail.grodno.by

ISSN 2218-919X



Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць аўтары публікацый. Выказаньня ў іх думкі могуць не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў. За змест аб'яў і іншай рэкламы рэдакцыя не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.